

## РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

### ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
30 жніўня 2007 г. № 395

#### **1/8847** Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь (31.08.2007)

За значны асабісты ўклад у выкананне прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, дасягненне высокай прадукцыйнасці працы, мужнасць і адвагу, праяўленыя пры выратаванні людзей, заслугі ў воінскай службе, у развіцці будаўнічай галіны, навукі, адукацыі, культуры:

1. Узнагародзіць:

ордэнам Айчыны II ступені

Батуру  
Барыса Васільевіча — старшыню Магілёўскага аблвыканкома

ордэнам Пашаны

Баравіка  
Георгія Уладзіміравіча — электразваршчыка філіяла «Будаўнічае ўпраўленне «Будмантаж» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»

Будзько  
Васілія Лукіча — электразваршчыка філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 83» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»

Вайтовіча  
Васілія Міхайлавіча — брыгадзіра трубаўкладчыкаў філіяла «Спецыялізаванае ўпраўленне № 158» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»

ордэнам Францыска Скарыны

Адамушку  
Уладзіміра Іванавіча — дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі

Ліпскага  
Уладзіміра Сцяпанавіча — галоўнага рэдактара ўстановы «Рэдакцыя часопіса «Вясёлка»

Хрусталёва  
Барыса Міхайлавіча — рэктара Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта

медалём «За адвагу»

Ефіменку  
Сяргея Віктаравіча — студэнта трэцяга курса механіка-матэматычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Свідэрскага  
Аляксандра Анатольевіча — старшага афіцэра аддзела міжнароднага супрацоўніцтва міжнародна-дагаворнага ўпраўлення Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў, маёра

Фёдарова  
Юрыя Алегавіча — намесніка начальніка міжнародна-дагаворнага ўпраўлення — начальніка аддзела міжнароднага супрацоўніцтва Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў, палкоўніка

## медалём «За працоўныя заслугі»

Бандарэнку Фёдара Міхайлавіча	– старшыню праўлення Акцябрскага раённага спажывецкага таварыства
Башметава Валерыя Сцяпанавіча	– рэктара ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
Бескапыльнага Валерыя Мікалаевіча	– намесніка генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
Бурша Уладзіміра Леанідавіча	– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Мінскай вобласці
Водчыца Міхаіла Васільевіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
Выхоту Уладзіміра Уладзіміравіча	– слесара-інструментальшчыка Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
Гавіну Уладзіміра Мікалаевіча	– начальніка канструктарскага бюро Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
Дамарада Міхаіла Міхайлавіча	– мантажніка тэхналагічнага абсталявання Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
Дзюжава Андрэя Анісімавіча	– генеральнага канструктара па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы Міністэрства прамысловасці – дырэктара рэспубліканскага канструктарскага унітарнага прадпрыемства «ГСКБ па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы»
Забайка Таццяну Мікалаеўну	– муляра філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 116» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
Зубовіч Маргарыту Андрэеўну	– начальніка тэхналагічнага бюро Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
Кацюбу Пятра Віктаравіча	– старшага прараба філіяла «Будаўнічае ўпраўленне «Будмантаж» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
Кашэвіча Валянціна Пятровіча	– галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
Козіка Рыгора Вадзімавіча	– слесара механазборачных работ эксперыментальнай вытворчасці рэспубліканскага канструктарскага унітарнага прадпрыемства «ГСКБ па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы»
Кулеша Сяргея Анатольевіча	– вядучага інжынера-электроніка Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
Кулініча Ігара Васільевіча	– начальніка філіяла «Спецыялізаванае ўпраўленне № 158 адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
Лецяга Алену Аляксандраўну	– вядучага архівіста ўстановы «Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці»
Мазурава Валерыя Іванавіча	– токара эксперыментальнай вытворчасці рэспубліканскага канструктарскага унітарнага прадпрыемства «ГСКБ па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы»
Маянава Канстанціна Паўлавіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гродна Хімвалакно»
Муравейнікава Міхаіла Рыгоравіча	– галоўнага інжынера – першага намесніка генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прамысловага прадпрыемства «Барысаўскі завод «Аўтагідраўзмацняльнік»
Петраковіч Тамару Георгіеўну	– шліфоўшчыцу рэспубліканскага унітарнага прамысловага прадпрыемства «Барысаўскі завод «Аўтагідраўзмацняльнік»
Пойту Пятра Сцяпанавіча	– рэктара ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт»
Рыжанскага Валерыя Андрэевіча	– начальніка аддзела адукацыі Дубровенскага райвыканкома

- Сілюка  
Сцяпана Макаравіча – дэкана энергетычнага факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
- Тагановіча  
Сяргея Іванавіча – намесніка генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Атлант» па вытворчасці
- Халяву  
Мікалая Іванавіча – загадчыка канструктарскага аддзела ротарных збожжаўборачных камбайнаў рэспубліканскага канструктарскага ўнітарнага прадпрыемства «ГСКБ па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы»
- Шакіна  
Аляксандра Васільевіча – фрэзероўшчыка рэспубліканскага ўнітарнага прамысловага прадпрыемства «Барысаўскі завод «Аўтагідраўзмацняльнік»
- Шуміла  
Наталлю Аляксандраўну – начальніка тэхналагічнага бюро Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
- медалём Францыска Скарыны
- Арловіча  
Валянціна Антонавіча – вядучага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанавы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Баравікову  
Раісу Андрэеўну – галоўнага рэдактара часопіса «Малодосць» рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і мастацтва»
- Волкава  
Мікалая Міхайлавіча – загадчыка кафедры медных духавых і ўдарных інструментаў установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
- Галузу  
Іларыёна Віктаравіча – загадчыка кафедры методыкі выкладання фізікі і астраноміі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»
- Ігумнаву  
Алу Міхайлаўну – мастацкага кіраўніка ўзорнага хору хлопчыкаў і юнакоў установы «Брэсцкі абласны Палац культуры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі»
- Масумян  
Бэлу Амікаўну – артыстку вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»
- Сцяпанаву  
Валянціну Аляксееўну – намесніка дырэктара па ідэалогіі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:  
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»

- Трусавай  
Ірыне Аляксандраўне – прафесару кафедры металургічных тэхналогій Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктару тэхнічных навук

«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»

- Дземідовіч  
Ніне Аляксееўне – брыгадзіру тынкоўшчыкаў філіяла «Спецыялізаванае ўпраўленне № 33» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»

- Навіцкаму  
Уладзіміру Мікалаевічу – загадчыку аддзела каментатараў і падрыхтоўкі тэматычных праграм галоўнай дырэкцыі спартыўнага вяршання Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
30 августа 2007 г. № 396

**1/8848** Об объединении Мозырского района и города Мозыря в  
(31.08.2007) одну административно-территориальную единицу

В целях совершенствования системы государственного управления, обеспечения развития административно-территориальных единиц как единого социально-экономического образования, а также по представлению Совета Министров Республики Беларусь с учетом мнения населения и с согласия Мозырского районного и Мозырского городского Советов депутатов **п о с т а н о в л я ю:**

1. Объединить Мозырский район и город Мозырь в одну административно-территориальную единицу – Мозырский район с административным центром город Мозырь.

Объединение указанных района и города осуществляется в соответствии с Положением о порядке решения вопросов, связанных с объединением одноименных административно-территориальных единиц, имеющих общий административный центр, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 29 сентября 1998 г. № 468 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 28, ст. 713).

2. Гомельскому облисполкому определить структуру и штатную численность вновь образованного райисполкома и принять иные меры по реализации данного Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
31 августа 2007 г. № 397

**1/8849** О повышении уровня материального обеспечения пен-  
(03.09.2007) сионеров

В целях повышения уровня материального обеспечения пенсионеров **п о с т а н о в л я ю:**

1. Произвести с 1 сентября 2007 г. корректировку фактического заработка пенсионеров и перерасчет трудовых пенсий исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 8 процентов.

2. Финансирование расходов на перерасчет трудовых пенсий осуществить за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко